

Абласная выстаўка-конкурс па саломпляцэнню “Саламяны цуд” дзейнічала з 20 верасня 2016 года ў ДУК “Гродзенскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”, у якой прынялі ўдзел 17 майстроў з 13 раёнаў Гродзенскай вобласці.



Усяго ў экспазіцыі было прадстаўлена 133 выставачныя работы, аўтары якіх прэтэндавалі на перамогу ў конкурсе па наступных намінацыях:

- Лепшая калекцыя выставачных работ;
- Лепшыя вырабы традыцыйнага саломпляцэння;
- Лепшыя мастацкія вырабы з саломкі;
- Лепшыя сувеніры з саломкі.

Наведвальнікі выстаўкі мелі магчымасць паўплываць на рашэнне журы і вызначыць лепшага майстра на погляд глядачоў. Пасля прагляду экспазіцыі

прозвішча аўтара, які падаўся найбольш цікавым і таленавітым, можна было занатаваць на лістку і апусціць у “чароўны кошык”.



Астравецкі раён на гэтай выстаўцы-конкурсе прадставіла майстар па саломаяпляценню Алена Малышава з ДУ “Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”. Алена Ігнацьеўна прадэмастравала 12 сваіх лепшых работ. Высокая якасць і непаўторнасць твораў не пакінулі абыхавымі і членаў журы, і гледачоў.

3 лістапада ў Гродзенскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці адбыўся семінар-практыкум “Пляценне з прыроднага матэрыяла” і падвядзенне вынікаў выстаўкі-конкурсу “Саламяны цуд”. Наш майстар Алена Малышава вярнулася дадому з дыпломам I ступені ў намінацыі “Лепшая калекцыя выставных работ”, а таксама “Прыз глядацкіх сімпатый”. Віншум нашага майстра з заслужанай перамогай!